

**БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ**  
**Кафедра русского языка**

**Аннотация к дипломной работе  
«Современные научные тексты:  
основные языковые особенности и  
специфика функционирования»**

Кепель Александра Сергеевна

Научный руководитель –  
доцент  
Чечет Р. Г.

2020

## **РЕФЕРАТ**

В дипломной работе: 53 страница, 5 рисунков, 11 таблиц, 27 использованных источников, 4 приложения.

**Ключевые слова:** НАУЧНЫЙ СТИЛЬ, ЖАНРЫ НАУЧНОГО СТИЛЯ, СОБСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПОДСТИЛЬ, НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ПОДСТИЛЬ, УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ПОДСТИЛЬ

**Объект исследования** – научные тексты.

**Предмет исследования** – особенности жанров современных научных текстов.

**Целью работы** является выявление и описание особенностей современных научных текстов.

**Методы исследования:** классификация, систематизация и описание, метод от общего к частному и от частного к общему, лексико-фразеологический, фонетический, морфологический и синтаксический анализ текстов.

**Результаты исследования:** в работе представлена теоретическая характеристика научного стиля, определена его роль в современном русском языке, выполнен анализ современных научных текстов разных жанров собственно-научного, научного-популярного и учебно-научного подстилей.

**Область возможного практического применения:** лекции и практические занятия в рамках изучения научного стиля речи.

## РЭФЕРАТ

У дыпломнай работе: 53 старонкі, 5 малюнкаў, 11 табліц, 27 выкарыстаных крыніц, 4 дадаткі.

**Ключавыя слова:** НАВУКОВЫ СТЫЛЬ, ЖАНРЫ НАВУКОВАГА СТЫЛЮ, УЛАСНА-НАВУКОВЫ СТЫЛЬ, НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНЫ СТЫЛЬ, ВУЧЭБНА-НАВУКОВЫ СТЫЛЬ

**Аб'ект даследавання** – навуковыя тэксты.

**Прадмет даследавання** – асаблівасці жанраў сучасных навуковых тэкстаў.

**Мэтай работы** з'яўляецца выяўленне і апісанне своеасаблівасцей сучасных навуковых тэкстаў.

**Метады даследавання:** класіфікацыя, сістэматызацыя і апісанне, метад ад агульнага да прыватнага і ад прыватнага да агульнага, лексіка-фразеалагічны, фанетычны, марфалагічны і сінтаксічны аналізы тэкстаў.

**Вынікі даследавання:** у работе прадстаўлена тэарэтычная характеристыка навуковага стылю, вызначана яго роля ў сучаснай рускай мове, зроблены аналіз сучасных навуковых тэкстаў розных жанраў уласна-навуковага, навукова-папулярнага і вучэбна-навуковага стылей.

**Вобласць магчымага практычнага прымяенення:** лекцыі і практычныя заняткі ў рамках вывучэння навуковага стылю мовы.

## **ABSTRACT**

In Thesis work 53 pages, 5 pictures, 11 tables, 27 sources, 4 annexes.

**Keywords:** SCIENTIFIC STYLE, GENRES OF SCIENTIFIC STYLE, OWN SCIENTIFIC SUBSTYLE, POPULAR SCIENCE SUBSTYLE, SCIENCE and EDUCATION SUBSTYLE.

**Object** of research are scientific texts.

**Subject** of research are features of the genres of modern scientific texts.

**The aim of this work** is to study the originality of the genres of modern scientific texts.

**Research methods** are: description, classification, systematization, the method from general to particular and from particular to general, lexico-phraseological, phonetic, morphological and syntactic analysis of texts.

**Research and development results** of the paper present a theoretical description of the scientific style and its place in modern Russian, analyze the originality of the genres of modern scientific texts scientific, popular science and science and education substyles.

**The field of possible practical application** is lectures and practical exercises as part of the study of the scientific style of speech.